

НАСТУПНЫ ТЫДЗЕНЬ

ШАЛІ. Дзейнічаць неабходна сумесна з надзейнымі партнёрамі, чым бы вы ні займаліся. У сераду магчымы некаторыя непаразуменні, але ўдасца спакойна і карэктна вырашыць іх. У чацвер жыццёва неабходна правільна выбудаваць адносіны з новымі калегамі або сябрамі, якія з'явіліся нядаўна. Не давайце нагоды лічыць сябе слабой асобай, якой можна маніпуляваць. У пятніцу вам будзе ўсміхацца ўдача, але верыць ёй не варта. У выхадныя дні паспрабуіце забяспечыць сабе максімальны спакой і адпачынак.

СКАРПІЁН. Вас чакаюць новыя цікавыя праекты, якія запатрабуюць ведаў, уманняў і творчага падыходу. Вам будзе цяжка сабрацца з думкамі, вызначыцца і нацэліцца на выкананне пастаўленых задач. Але ўсе намаганні акупяцца. Ваш аўтарытэт у прафесійным асяроддзі ўзрасце. У чацвер, перш чым прыняць якое-небудзь рашэнне, неабходна ўсё добра ўзважыць. Гэты дзень спрыяльны для людзей, якія выбралі літаратурную дзейнасць. У выхадныя парадуюць блізкія людзі.

СТРАЛЕЦ. Будзеце здольныя прыняць важнае і адказнае рашэнне, планамернае ўвасабленне якога ў жыццё вам дапаможа ажыццявіць нейкі таемны саюзнік. Не выключана, што вы зробіце камусьці неацэнную паслугу. У аўторак атрымаецца даказаць сваю надзейнасць і незаменнасць і на працы, і ў сям'і. Калі нейкая ідэя захопіць вашу свядомасць у чацвер або пятніцу, лепш пачакаць з яе рэалізацыяй, намаганні будуць выдаткаваныя марна. Выхадныя запатрабуюць разважлівасці і рацыянальнасці.

КАЗЯРОГ. Тыдзень пажадана прысвяціць падвядзенню прамежавых вынікаў і да суботы не пачынаць нічога новага. Цяпер лёгка паддаюцца выпраўленню дапушчанняў раней пралікі і недахопы, але важна зразумець, што менавіта пайшло не так. Канкурэнты нагадаюць пра сваё існаванне ў сераду. У чацвер магчымы невялікі канфлікт з начальствам, паспрабуйце захоўваць спакой, і тады сітуацыя не паўплывае на вашу далейшую кар'еру. Пятніца — удалы дзень для складання планаў на блізкую і аддаленую будучыню.

ВАДАЛЕЙ. У пачатку тыдня варта праявіць адкрытасць і камунікабельнасць — гэта добры час для зносінаў, наладжвання кантактаў, атрымання выгадных парад. У справах будзе спадарожнічаць поспех, прычым, як ні дзіўна, перашкодзіць яму можа ваша ж уласная дыпламатычнасць. Грэбуіце ўмоўнасцямі, не спрабуйце завуляваць вострыя куты, шчыра выказвайце сваё меркаванне — і ўсё ў вас атрымаецца. У другой палове тыдня магчыма далёкае падарожжа, што пагражае прывесці да рознагалоссяў з блізкімі людзьмі, але дапаможа атрымаць поспех у справах. У нядзелю сцеражыцеся грубасці і падаўлення ініцыятывы з боку іншых людзей.

РЫБЫ. Паспрабуйце не ўпадаць у крайнасці. Вы будзеце вельмі ўражлівыя і даволі крыўдлівыя ў гэтыя дні. Варта паклапаціцца пра тое, каб, мяркуючы, што вас недастаткова цэняць, вы не паспелі нагаварыць чагосьці, за што потым будзе сорамна. З іншага боку, залішняя самарэклама і эгаізм таксама не прывядуць ні да чаго добрага, таму лепш трымацца залатой сярэдзіны. Не адмаўляйцеся ад дапамогі блізкіх людзей. У асабістым жыцці раз-раз не ўсё гладка. Але вы здолееце ўладзіць канфлікт, які наспявае.

Чацвер, 8 снежня

1 Беларусь 1

6.00, 7.20, 8.15 **Добрай раніцы, Беларусь!**
7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 15.00, 19.00, 0.40 **Навіны.**
7.05, 8.05 **Навіны эканомікі.**
7.10, 8.10, 19.40, 0.00 **Зона Х.**
8.50 **Слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Дзень Бязгрэшнага Зачацця Дзевы Марыі.**
9.10, 22.15 **Серыял «След».**
10.00, 13.00, 16.00 **90 секунд.**
11.00, 20.00 **Серыял «Жаночы доктар-2».**
12.10, 16.30 **Серыял «Сямейныя меладрамы-6».**
13.20 **Дзень у вялікім горадзе.**
14.20 **Дзіцячы доктар.**
15.15, 18.40 **Навіны рэгіёна.**
15.25 **Серыял «Пірат і піратка».**
17.35 **Беларуская часінка.**
19.20, 0.20 **Сфера інтарэсаў.**
21.00 **Панарама.**
21.45 **Буйным планам.**
0.55 **Дзень спорту.**
1.10 **Серыял «Пастка».**

2 Беларусь 2

7.00 **Тэлераніца.**
9.00, 22.10 **Тэлебарометр.**
9.05, 22.15 «Анлайн 2.0».
9.35, 18.00 **Дэтэктыў «Такая работа».**
10.25, 20.20 «Экстрасэнсы-дэтэктывы».
11.25, 21.25 **Серыял «Мая цудоўная нянька».**
11.55, 17.00 **Серыял «Не на радзіся прыгожай».**
12.50, 18.55 «Ікона стылю». Fashion-шоу.
14.15 «Арол і рэшка. Нязведаная Еўропа». Трэвел-шоу.
15.20 «Пін_код». Інтэрактыўны маладзёжны праект.
16.05, 22.45 **Дэтэктыў «Трынаццаць».**

ВТВ ВТБ

6.00 «Турбаміксер».
7.00 М/ф «Смяшарыкі».
7.20 М/ф «Фіксікі».
7.50 М/ф «Машкіны страшылікі».
8.10 «Ералаш».
8.30, 18.00 **Серыял «Вароніны».**
9.40 **Меладрама «Спытайце ў Сіндзі».**
11.40, 14.40, 19.10 **Серыял «Атэль Элеон».**
12.50 «Паспець за 24 гадзіны».
14.00 **Серыял «Дах свету».**
15.50, 20.20 **Серыял «Вечны водпуск».**
17.00 «Уральскія пельмені».
21.30 **Камедыя «Таксі».**
23.30, 3.30 **Скетч-шоу «6 кадраў».**
0.00 **Еўрапейскі покерны турнір.**
0.50 **Серыял «Бязмоўны сведка».**
3.00 «Дурні і дарогі».
4.00 «Лаві момант».
4.30 **Скетч-шоу «Даеш моладзь».**
5.00 **Скетчкам «Студэнты».**
5.30 «Мільёны ў сетцы».

КУЛЬТУРА ТЕАТРАНАА КУЛЬТУРА

6.30 «Еўраньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 **Навіны культуры.**
10.15, 1.55 «Назіральнік».
11.15, 23.50 «Каломба». **Серыял.**
12.50 «Не кватэра — музей». Мемарыяльны музей-кватэра У.У. Набокава.
13.05 «Расія, любоў мая!» «Эвенкі — вечныя вандроўнікі».
13.30 «Багач, бядняк...» **Серыял.**
15.10, 22.35 «Карл Вялікі». Дак. фільм.
16.05 «Абсалютны слых».
16.50 «Больш чым каханне». Марцін Лютэр і Катарына фон Бора.

22.00 **Спортлато 6 з 49, КЕНО.**
23.50 **Серыял «Косці».**

3 Беларусь 3

7.00 «Дабранак».
7.35, 12.35 «Беларуская кухня». Суп са шчаўя і яечня з абаранкамі.
8.00, 11.45, 20.25 «Калейдаскоп». Навіны культуры.
8.20, 18.10 «**Пастка**». **Драма.**
9.05, 15.30 «**Тартак**». **Кінааповесць.**
10.25 «Святло далёкай зоркі». Памяці рэжысёра, заслужанага дзеяча мастацтваў БССР Віктара Карпілава.
10.55, 22.45 «Апаленыя ўладай. **Драма** Андрэя Андрэвіча». Дак. фільм.
12.00 «Край».
12.25 «Размовы пра духоўнае». Урачыстасць Беззаганнага Зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі (кат.).
13.00 «Размаўляем па-беларуску». Тэлевіктарына.
13.35, 21.05 «**Мы жылі па суседстве**». **Кінааповесць.**
14.50 «Адваротны бок Месяца». Дак. фільм.
16.50, 22.20 «Дыя@блог». Пра мову.
17.15 «Сустрэчы ў «Букваедзе»».
18.05 «Размаўляем па-беларуску».
19.00 «Гваздзік». **Драма.**
20.00 «Эпоха Максіма Багдановіча».
20.40 «Калыханка».

5 Беларусь 5

8.00, 18.45, 22.55 **PRO спорт.** Навіны.
8.10 **Слэм-данк.**
8.35 «Два бакі алімпійскага медаля». Дар'я Навумава.
9.05 **Гандбол. СЕНА-Газпрам ліга. БГК імя Мяшкова (Беларусь) — «Металург» (Македонія).**
10.35 **Гандбол. Ліга чэмпіёнаў. Відэачасопіс.**

17.30 **Масіма Кварта, Юрый Башмет і камерны ансамбль «Салісты Масквы».**
18.30 **Сусветныя скарбы.**
18.45 «Эрмітаж».
19.15 «Добрай ночы, малыя!»
19.45 **Галоўная роля.**
20.05 **Чорныя дзіркі. Белыя плямы.**
20.45 «Правілы жыцця».
21.10 **90 гадоў з дня нараджэння Рэзо Чхеідзе. «Астравы».**
21.50 «Культурная рэвалюцыя».
23.45 **Мастсавет.**
1.25 П.І. Чайкоўскі. Скрыпічныя сола з балетаў «Спячая прыгажуня» і «Лебядзінае возера».

НОСТАЛЬГІЯ НАСТАЛЬГІЯ

6.00 «Быў час» з Аляксандрам Палітоўскім: «Багаборніцтва па-савецку». 2006 год.
6.50, 8.35, 9.40, 11.00, 14.30, 15.40, 17.00, 21.40, 3.40, 5.00 **Музычная настальгія.**
7.10 Дак. фільм «Вельмі вас усіх люблю».
9.00, 15.00, 21.00, 3.00 «Мінулы час».
10.00, 16.00, 22.00, 4.00 «Нараджэння ў СССР».
11.10 «Тэатральны раман» з Эдвардам Радзінскім. Маскоўскія тэатры ў 70-я гады...
12.00 «Сняем, сябры!» з Наталляй Казялковай: «Сучасная аўтарская песня». 2005 год.
12.55 **Фільм-спектакль «Прачніся і спявай!»** Пастаноўка Маскоўскага акадэмічнага тэатра сатыры. 1974 год.
17.10 «Тэатральны раман» з Эдвардам Радзінскім. Маскоўскія тэатры ў 80-я гады...
18.00 «Эліта Краіны Саветаў». Яўген Сцяблоў. 2007 год.
18.45 «Гэта было нядаўна, гэта было даўно...» Іна Чурыкава.
19.30 **Маст. фільм «Пачатак».**
23.00 «Песня-77».
0.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым. «Ісус Хрыстос — суперзорка». 2004 год.
1.05 **Фільм-канцэрт «Адліга».**

11.05 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 6-ы тур. «Рэал» (Іспанія) — «Барусія» (Дортмунд, Германія).**
13.05 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 6-ы тур. «Тотэнхэм» (Англія) — ЦСКА (Расія).**
15.05 **Футбол. Ліга чэмпіёнаў УЕФА. 6-ы тур. Аглед.**
16.10, 1.05 **Плаванне. Чэмпіянат свету на кароткай вадзе.**
18.15 **Фактар сілы.**
18.55 **Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 6-ы тур. «Вільярэал» (Іспанія) — «Сцяуа» (Румынія).**
20.55, 23.00 **Футбол. Ліга Еўропы УЕФА. 6-ы тур.**

АНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 (з субцітрамі), 8.30, 9.00 (з субцітрамі), 11.00, 13.00, 16.00, 18.00 (з субцітрамі), 20.30 **Нашы навіны.**
6.05, 8.05 «Наша раніца».
9.05 «Жыць здорава!»
10.25 «Кантрольная закупка».
11.05, 13.05, 16.15, 18.15 (з субцітрамі), 21.00 **Навіны спорту.**
11.10 «Модны прыгавор».
12.10 «Сам-насам з усімі».
13.10 «Мужчынскае/Жаночае».
14.15 «Пра каханне».
15.10, 16.20 «Час пакажа».
16.55 «Давай пажэнімся!»
18.20 «Бесталковыя нататкі».
19.00 «Няхай гавораць».
20.00 **Час.**
21.05 «Трэба разабрацца».
21.30 **Серыял «Адваротны бок Месяца».**
23.20 «На ноч глядзячы».
0.20 «Давай пажэнімся!»
1.20 **Начныя навіны.**

ТВ РЕН СТБ

6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».
6.10, 17.25 «Міншчына».
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».
7.40, 20.10, 22.55 «СТБ-спорт».
8.30, 23.25 «Тайны Чапмана».
9.35 «Самыя шакіруючыя гіпотэзы».
10.40 «Сямейныя драмы».

Юрый Шаўчук і гурт «ДДТ». 1988 год.
2.05 **Тэлеспектакль «Котка на радыятары».** 1977 год.
5.10 «Тэатральны раман» з Эдвардам Радзінскім. Маскоўскія тэатры ў 60-я гады...

EUROSPORT 1 EuroSport 1

3.00, 7.00, 12.30, 17.00, 1.00 **Футбол. «ФІФА».**
3.30, 7.30, 10.30, 17.30, 21.30 **Веласпорт (трэк). Шэсць дзён Амстэрдама.**
5.00 **Аўтаспорт. Серыя WTCC.**
6.00 **Ралі ERC.**
9.00, 13.00, 19.00, 1.00 **Watts.**
10.00 **Футбол. Чэмпіянат MLS.** Аглед.
14.00, 15.30, 20.00, 1.30 **Футбол. Чэмпіянат MLS. Фінал канферэнцыі.**
17.00 **Футбол. «ФІФА».**

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.50 **Камедыя «Машына часу ў джакузі».**
2.35 **Меладрама «Гэты няёмкі момант».**
4.25 **Камедыя «Палета».**
5.55 **Прыгоды «Ягуар».**
7.40 **Камедыя «Як скрасці брыльянт».**
9.20 **Камедыя «Старыя-разбойнікі».**
10.50 **Камедыя «Рымскія спатканні».**
12.25 **Камедыя «Дзіўныя сваякі».**
14.00, 14.55, 15.35 **Скетчкам «Паміж намі».**
14.15, 15.10 «Камедыянты (Шоу)».
16.00 **Камедыя «Стары новы дом», 1-я серыя.**
16.45 **Камедыя «Стары новы дом», 2-я серыя.**
17.45 **Камедыя «Шанцуе ж людзям!»**
19.30 **Камедыя «Разбіраючы Гары».**
21.10 **Камедыя «Душэўная кухня».**
22.55 **Камедыя «Вялікая Афардыта».**

11.40 «Не хлусі мне!»
12.35, 17.35 «Званая вячэра».
13.50 «Сакрэтныя тэрыторыі».
15.35 «**Следакі**». **Серыял.**
16.10 «Скардзіцца дазваляецца».
16.50 «Мінск і мінчане».
20.00 «Сталічныя падрабязнасці».
20.15 «Дзіўная справа».
22.05 «Глядзець усім!»
23.05 «Аўтапанарама».
0.20 **Маст. фільм «Парожні рэйс».**
1.55 **Дакументальны праект: «Вайна без правілаў».**

МІР МІР

6.00 М/ф.
7.30 **Добрай раніцы, свет!**
9.00 **Маст. фільм «Інспектар ДАІ».**
10.30 **Маст. фільм «Каханне і страхі Марыі».**
12.30 «Цяжар абеду».
13.00, 16.00, 19.00 **Навіны (бягучы радок).**
13.15, 19.20 **Серыял «Разведчыцы».**
16.10 **Ток-шоу «Слова за слова».**
17.05 **Серыял «Дзявочае палыванне».**
22.10 **Маст. фільм «Ідэальная жонка».**
0.00 **Маст. фільм «Трое раз'юшаных мужчын».**
3.10 «Іншы свет».
3.40 **Серыял «Невідзімкі».**

БЕЛАРУСЬ РТР РТР— Беларусь

7.00 «Раніца Расіі».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 **Весткі.**
11.35 «Уся Расія».
12.00 «60 хвілін». Ток-шоу.
13.15 «Правілы жыцця».
13.50, 16.50, 19.50, 23.00 **Навіны — Беларусь.**
14.35 «Пра самае галоўнае». Ток-шоу.
15.40 «Прамы эфір».
17.20 **Серыял «Пятая група крыві».**
19.10, 20.40 **Серыял «Па гарачах слядах».**

ТВ БЗ ТБЗ

6.00 М/ф.
7.25, 14.45 «Ёсць адзін сакрэт».
7.50 «Доктар І...»
8.20, 18.45, 2.55 «Асколкі». **Серыял.**
9.55, 4.30 «Судовыя страсці». **Дак. серыял.**
11.40 «Сляпяя».
12.40 «Варажбітка».
13.45 «Паралельны свет».
15.15 «Здзелка».
15.50 «Натуральны адбор».
16.50 «Рэвізора».
17.50 «Тайны следства». **Серыял.**
20.40, 2.05 «Містыка адносінаў».
21.45 «Рэвізора».
22.50 «Вялікія пачуцці».
23.25 «Звышнатуральнае». **Серыял.**
0.10 «Адзінаццаць сяброў Оўшэна». **Камедыя.**

TV 1000 ТБ1000

6.10, 18.10 **Камедыя «Сенсацыя».**
8.10 **Камедыя «Прывіды былых сябровак».**
10.10 **Фільм жахаў «Імгла».**
12.20 **Драма «Шукальнік вады».**
14.20 **Меладрама «Найлепшае ўва мне».**
16.25 **Трылер «Драйвер на ноч».**
20.10 **Камедыя «Закаханы Шэкспір».**
22.20 **Трылер «Помні (Мemento)».**
0.20 **Драма «Вераніка вырашае памерці».**
2.10 **Трылер «Лофт».**
4.05 **Меладрама «Тры метры над узроўнем неба».**

РУССКОЕ КИНО ТВ1000 Рускае кіно

6.20 **Драма «Іншае неба».**
8.10 **Меладрама «Аднойчы».**
10.10 **Драма «Канец цудоўнай эпохі».**

21.45, 23.10 **Серыял «Тайны следства 15».**
23.40 «Простыя пытанні» з Ягорам Хрусталёвым.
0.00 «Пядынак».

НТБ—Беларусь

5.55 «Астрапрагноз».
6.00 «Новая раніца».
7.25 «Студыя Юліі Высоцкай».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 **Сёння.**
8.10 **Серыял «Вяртанне Мухтара».**
10.20 **Серыял «Ляснік».**
12.00 **Суд прысяжных.**
13.25 **Аглед. Надзвычайнае здарэнне.**
14.05 **Серыял «Сышчыкі».**
16.25 **Серыял «Вуліцы разбітых ліхтароў».**
18.05 «Гаворым і паказваем». Ток-шоу.
19.40 **Серыял «Апякун».**
23.05 «НЗ.ВУ».
23.25 «Вынікі дня».
23.55 **Серыял «Марскія д'яблы».**

3 мой 8 канал

7.00 **Раніца на «Восьмым».**
11.00 **Меладрама «Гонар і прадзюгатысць».**
13.05 **Серыял «Дзеці Арбата».**
13.55 **Дак. серыял «Дыялог з усім светам».**
14.25 **Камедыя «Падарунак з характарам».**
15.55, 19.20, 21.00, 23.55 «Надвор'е».
16.00 «Мультипарад».
16.20 «Урокі дабрыві».
16.30 «Мой любімы гадаванец».
17.15 **Серыял «Па той бок ваўкоў».**
18.10 **Серыял «Правіца Божа».**
19.05 «Фэшн is my прафэшн».
19.25 **Серыял «Агент Картэр».**
20.50 «Вечарніца».
21.05 «Даведнік па краінах і кантынентах».
21.20 **Баявік «Квант міласэрнасці».**
23.10 **Серыял «Ганібал».**

12.10 **Драма «Дзюба-Дзюба».**
14.40 **Меладрама «Сатысфакцыя».**
16.30 **Драма «Пушкін: апошняя дуэль».**
18.30 **Камедыя «Ч/Б».**
20.20 **Камедыя «Каўчэг».**
22.15 **Баявік «Крыжаносец».**
0.20 **Драма «Я не вярнуся».**
2.25 **Камедыя «Мама дарагая!»**
4.30 **Драма «Выратаванне».**

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL National Geographic

6.00, 12.35 **Гульні розуму.**
6.50, 13.25, 5.15 **Навуковыя недарэчнасці.**
8.05, 14.10 **Ледзяная дарога.**
8.50, 11.05, 14.55, 21.45, 1.30, 4.30 **Шаша праз пекла.**
9.35, 17.15 **Золата Юкана.**
10.20, 17.55 **Незвычайныя промыслы.**
11.50, 15.40 **Міжнародны аэрапорт Дубай.**
16.25, 19.25, 21.00, 23.15, 0.45, 3.00 **Расследаванні авіякатастроф.**
18.40, 2.15 **Смяротны бой дыназаўраў.**
20.15 **Навука будучыні.**
22.30 **Дзікі тунец.**
0.00 **Паранармальнае.**

Discovery CHANNEL Discovery

8.00, 14.00 **Аляска: сям'я з лесу.**
9.00, 15.30, 21.30, 5.55 **Як гэта ўстроена?**
9.30, 15.00, 21.00, 5.30 **Як гэта зроблена?**
10.00, 16.00, 23.00, 7.10 **Бітвы за кантэйнеры.**
10.30, 16.30, 23.30, 7.35 **Паляўнічыя на склады.**
11.00 **Дарожныя каўбоі.**
12.00, 0.00, 3.50 **Залатая ліхаманка.**
14.00 **На краі Аляскі.**
17.00, 22.00, 2.55 **Махінатары.**
18.00 **Інжынерныя пралікі.**
1.00, 4.40 **Самагоншчыкі.**
2.00, 6.20 **Дылетант супраць эксперта.**